

ВІЗАВАЯ АНКЕТА
РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ
ЗАПАЎНЯЕЦЦА ДРУКАВАНЫМІ ЛІТАРАМІ

ŽÁDOST O VYSTAVENÍ VÍZA
BĚLORUSKO
VYPLŇTE TISKACÍMI PÍSMENY

1. Прозвішча/ Příjmení NOVAK		4. Пол/Pohlaví <input checked="" type="checkbox"/> мужчынскі/muž <input type="checkbox"/> жаночы/žena	
2. Імя/ Jméno PETR		Фотаздымак/Foto	
3. Іншыя імёны, прозвішчы, у тым ліку дзявочае/ Jiná příjmení, jména, včetně jména za svobodna			
5. Дата нараджэння/ Datum narození 0 5 0 2 1 9 8 7 den měsíc rok		6. Месца нараджэння/ Místo narození краіна/země CR горад/město BRNO вобласць (раён)/okres BRNO	
7. Цяперашняе(ія) грамадзянства(ы)/Státní příslušnost CR Калі Вы мянялі грамадзянства(ы), назавіце грамадзянства(ы), якое(ія) было(і) ў Вас раней, і вызначце дату(ы) яго(іх) змены/ V případě změny občanství uveďte dřívější občanství a datum změny občanství		Службовыя адзнакі/ Služební záznamy Дата звароту: Падставы: <input type="checkbox"/> сапраўдны пашпарт <input type="checkbox"/> візавая падтрымка <input type="checkbox"/> фінансавыя сродкі <input type="checkbox"/> інтэрв'ю Рашэнне по звароце: ад <input type="checkbox"/> станоўчае <input type="checkbox"/> адмоўнае Тып візы: <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D Кратнасць візы: <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> шм Мэта візіту: <input type="checkbox"/> транзіт <input type="checkbox"/> дыпламатычная <input type="checkbox"/> службовая <input type="checkbox"/> дзелавыя стасункі <input type="checkbox"/> спорт/культура/навука/адукацыя <input type="checkbox"/> гуманітарная <input type="checkbox"/> рэлігійныя стасункі <input type="checkbox"/> прэса <input type="checkbox"/> прыватная <input type="checkbox"/> вучоба <input type="checkbox"/> турызм <input type="checkbox"/> сталае жыхарства Віза: № Сапраўдная: з па тэрмін знаходжання	
8. Тып пашпарта/Druh pasu <input checked="" type="checkbox"/> звычайны/cestovní <input type="checkbox"/> дыпламатычны/diplomatický <input type="checkbox"/> службовы/služební <input type="checkbox"/> іншы дакумент/jiný doklad:		9. Нумар пашпарта/Číslo pasu 12345678 10. Кім выдадзены/Pas vydal MEU SLAPANICE	
11. Дата выдачы/Datum vydání 1 1 0 3 2 0 0 9 day month year		12. Тэрмін дзеяння/Platnost do 1 1 0 3 2 0 1 9 day month year	
13. Адрас сталлага месца жыхарства/ Adresa trvalého pobytu краіна/země CR вобласць(раён)/okres BRNO горад/město BRNO вуліца/ulice DLOUHA індэкс/PSČ 602 22 нумар дома/číslo domu 52 нумар кватэры/číslo bytu нумар тэлефона/telefonní číslo 602 111 111 e-mail PETRNOVAK@EMAIL.CZ		14. Месца працы/вучобы і службовы адрас/ Místo a adresa zaměstnání прадпрыемства/podnik STUDENT AGENCY пасада/vykonávaná funkce PRODEJCE краіна/země CR вобласць (раён)/okres BRNO індэкс/PSČ 602 22 горад/město BRNO вуліца/ulice NAM SVOBODY нумар дома/číslo domu 86/17 нумар тэлефона/telefonní číslo 224999610	
15. Тып візы/Druh víza <input type="checkbox"/> транзітная/transitní <input checked="" type="checkbox"/> кароткачасовая/krátkodobé <input type="checkbox"/> доўгатэрміновая/dlouhodobé		16. Колькасць уездаў/Počet vstupu <input checked="" type="checkbox"/> аднаразовая/jeden vstup <input type="checkbox"/> двухразовая/dva vstupy <input type="checkbox"/> шматразовая/multivstupní	
17. Тэрмін дзеяння візы/ Doba platnosti víza з/od 0 3 0 4 2 0 1 5 den měsíc rok па/do 1 0 0 4 2 0 1 5 den měsíc rok на тэрмін знаходжання/ na dobu 0 0 8 сутак/dnů		Спагнаны збор:	

18. Назва запрашаючай арганізацыі або імя запрашаючай асобы/У выпадку запыту транзітнай візы пакажыце, у якую краіну Вы едзеце і якія падставы для ўезду ў гэтую краіну Вы маеце / Název zvací organizace, jméno osoby, na jejíž pozvání se cesta koná / V případě žádosti o tranzitní vízum, ukažte na základě čeho jedete a do jaké zemi.

nutné vyplnit v případě soukromé nebo obchodní návštěvy

VASIL PETROVIC PETROV (nutno vyplnit i otcovské jméno zvučí osoby!!)

19. Адрас запрашаючай арганізацыі або асобы/Adresa zvací organizace nebo osoby

vyplnit v případě soukromé či obchodní návštěvy ; u tranzitu a turistiky není potřeba

індэкс/PSČ
вобласць (раён)/okres..... горад/město
вуліца/ulice нумар дома/číslo domu
нумар факса/ faxové číslo e-mail

20. Адрас знаходжання ў Беларусі/Adresa pobytu v Bělorusku

adresa ubytování - hotel nebo soukromá adresa v případě návštěvy

індэкс/PSČ
вобласць (раён)/okres горад/city
вуліца/ulice..... нумар дома/ číslo domu
нумар кватэры/číslo bytu гасцініца/hotel

21. Падрабязнае тлумачэнне мэты візіту/ Účel návštěvy (podrobně)

TURISTIKA / NAVSTEVA PRATEL CI PRIBUHNÝCH / OBCHODNÍ JEDNANI

22. Ці былі Вы на працягу апошніх 3 гадоў у Рэспубліцы Беларусь / Zda jste byl(a) v Bělorusku poslední 3 roky

так/ano не/ne

калі так, вызначце, у якіх гадах /pokud ano, uveďte roky

23. Ці падпадалі Вы падчас ранейшага знаходжання на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь пад адказнасць за парушэнне беларускага заканадаўства/ Zda jste měl(a) odpovědnost za porušení běloruských právních předpisů během pobytu na území Běloruska

так/ano не/ne

калі так, вызначце калі/pokud ano, uveďte kdy і дзе/a kde

Станоўчы адказ на пытанне не вядзе да абавязковай адмовы ў выдачы візы, аднак у гэтым выпадку пажадана Ваша асабістая прысутнасць з мэтай правядзення інтэрв'ю з консульскім работнікам/ Pozitivní odpověď na otázku neznamená automatické zamítnutí víza, ale v tomto případě je nutná vaše osobní přítomnost pro konzultace s konzulárním úředníkem

24. Сродкі да існавання падчас знаходжання ў Рэспубліцы Беларусь/ Prostředky zajišťující pobyt v Bělorusku

наяўныя сродкі/hotovost банкаўскія чэкі/bankovní šeky крэдытныя карткі/kreditní karty

зваротны білет/zpáteční jízdenka дарожныя чэкі/cestovní šeky пражыванне/ubytování

25. Я заяўляю, што інфармацыя, якая змешчана ў гэтай анкеце, з'яўляецца дакладнай і праўдзівай. Я ведаю, што паведамленне непраўдзівых звестак альбо адмаўленне ад прадстаўлення неабходных дакументаў можа служыць падставай для адмовы ва ўездзе ў Рэспубліку Беларусь. Я таксама папярэджаны, што, калі гэтая інфармацыя будзе прызнана недакладнай, віза можа быць анулявана ў любы момант. Я абавязуюся па прыбыцці ў Рэспубліку Беларусь ва ўстаноўленым парадку аформіць рэгістрацыю і пакінуць яе тэрыторыю да заканчэння тэрміну дзеяння візы. Я папярэджаны аб неабходнасці мець у час паездкі медыцынскую страхоўку, якая адпавядае заканадаўству Рэспублікі Беларусь. Я даю згоду на збор, захоўванне, апрацоўку і перадачу маіх асабістых дадзеных у мэтах, звязаных з выдачай віз і выкананнем міжнародных дагавораў Рэспублікі Беларусь.

Prohlašuji, že údaje uvedené v tomto dotazníku jsou úplné a správné. Jsem si vědom(a) toho že uvedení chybných údajů nebo nepředložení nezbytných dokumentů může vést k zamítnutí žádosti o vstupní vízum do Běloruska. Rovněž jsem poučen(a) o tom, že pokud budou nějaké údaje shledány nepravdivými, může dojít v libovolném okamžiku ke zrušení víza. Zavazuji se, že ohlásím pobyt v Bělorusku příslušným orgánům a opustím území Běloruska nejpozději poslední den platnosti uděleného víza. Prohlašuji, že jsem si vědom, že při cestování musím mít cestovní pojištění, které odpovídá zákonům Běloruské Republiky. Souhlasím se shromažďováním, uchováváním, zpracováním a převodem mých osobních údajů pro účely související s udělováním víz a prováděním mezinárodních smluv Běloruské republiky.

26. Асабісты подпіс (подпіс законнага прадстаўніка)/Podpis (podpis právního zástupce)

vlastnoruční podpis

27. Дата падпісання/Datum

den	měsíc	rok			